

Открытое акционерное общество
«Дорожно-строительный трест № 3» – продавец (организатор аукциона)

30 июня 2020 года в 15.00
 проводит открытый аукцион по продаже имущества,
 расположенного по адресу:
 Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Бахарова, 278В:

- **СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ – капитальное строение с железобетонным ограждением площадью 543,0 кв. м**
- **ЦЕМЕНТНЫЙ СКЛАД**

Суммарная начальная цена продажи с НДС составляет 81 625,00 белорусского рубля.

1. Наименование продавца – организатора аукциона, его место нахождения и контактные телефоны: ОАО «ДСТ № 3», г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, тел.: 23-64-24, 28-41-00.
2. Дата, время и место проведения аукциона: **30.06.2020 в 15.00** по адресу: **г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, каб. 34.**
3. Порядок, в соответствии с которым проводится аукцион: Положение о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества, находящегося в собственности ОАО «ДСТ № 3» от 13.04.2017 г. При подаче заявления лицо, желающее принять участие в аукционе, подписывает с ОАО «ДСТ № 3» соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
4. Реквизиты текущего (расчетного) счета, на который должна быть перечислена сумма задатка: р/с ВУ54ВПСВ30121192410119330000 код ВРСВВУ2Х в региональной дирекции № 600 ОАО «БПС-Сбербанк», УНП 700049607, ОКПО 03454762.
5. Место, дата и время окончания приема заявлений на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами: **г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, кабинет 33; дата: 26.06.2020 г.; время: 17.00.**
6. Срок возможного снятия имущества с аукциона: за 3 дня до даты проведения аукциона.
7. Сроки подписания договора купли-продажи: в течение 10 рабочих дней после проведения аукциона.
8. Извещения о проведении открытых аукционов по продаже вышеназванного имущества ОАО «ДСТ № 3» опубликованы в газете «Звязда» и на официальном сайте ОАО «ДСТ № 3».

РУП «Институт недвижимости и оценки» (Организатор аукциона)
ИНФОРМИРУЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА (со снижением первоначальной стоимости на 50 %) по продаже имущества, принадлежащего ОАО «ПСВ»

ЛОТ № 1: ЗДАНИЕ НАВЕСА – ГАРАЖА НА 10 АВТОМАШИН, инв. № 250/С-27982, 538,4 кв. м.

Адрес: г. Полоцк, ул. Успенская, 3 / 5. Обременения: аренда. Земельный участок: кадастровый номер 223850100004001384, 0,0721 га, право постоянного пользования. Начальная цена, бел. руб. с НДС – 27 097,77.

Аукцион состоится 19.06.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, каб. 4.

Извещение о проведении аукциона размещено на сайте Организатора аукциона **ino.by**.

Организатор аукциона:
 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9,
 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52
 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

УНП 190055182

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; (8029) 690 54 09, BELTORGI.BY.

Продавец: ООО «Альком» (УНП 400036252) в лице ликвидатора Голынского К.Н., тел. 8 (044) 763-10-40.

Публичные торги в электронной форме будут проведены: **30 июня 2020 г. с 09.00 до 17.00** на электронной торговой площадке BELTORGI.BY.

ПРЕДМЕТ ТОРГОВ

1. Капитальное строение с инв. № 330/С-6477 общ. пл. 1380 м² (здание административное), расположенное на земельном участке с кадастровым номером 34150000011000027 площадью 0,1414 га по адресу: Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Малинина Н.И., 38. Начальная цена предмета торгов – 1 494 000,00 бел. руб. без НДС.

2. Капитальное строение с инв. № 330/С-34903 общ. пл. 220 м² (двухэтажное кирпичное здание для технических вспомогательных работ); капитальное строение с инв. № 330/С-13604 общ. пл. 2077,60 м² (производственное здание); капитальное строение с инв. № 330/С-6445 общ. пл. 2135,80 м² (арматурный цех и ремонтная мастерская), расположенные на земельном участке с кадастровым номером 34150000013000024 пл. 1,0864 га по адресу: Гомельская обл., Мозырский р-н, Михалковский с/с, 40. Начальная цена предмета торгов – 627 700,00 бел. руб. без НДС. Телефон для ознакомления и осмотра +375 29 698-53-03.

Для участия в торгах необходимо в срок с 30.05.2020 г. 09.00 по 29.06.2020 г. до 17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте WWW.BELTORGI.BY; 2) перечислить задаток по выбранному лоту на р/с ВУ33ВПСВ30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код ВРСВВУ2Х, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация».

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, чем за пять до наступления даты проведения торгов. Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. Торги проводятся при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан в течение 5 рабочих дней со дня их проведения оплатить сумму фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, и аукционный сбор. Срок заключения договора купли-продажи и оплаты: не позднее 30 календарных дней со дня проведения торгов.

МЯСЦОВАЕ САМАКІРАВАННЕ

РЕГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ № 15
 ад 17 лютага 2009 года выдадзена

Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Заснавальнікі: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, рэдакцыяна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

ЗА ЗДАРОВЫ СПАСАБ ЖЫЦЦЯ!

«Лідар» рыхтуецца да адкрыцця

Гаворка ідзе аб фізкультурна-аздараўленчым комплексе па вуліцы Драздовіча ў райцэнтры, які можна лічыць аб'ектам апошніх не толькі гадоў, але і дзясяцігоддзяў. Справа ў тым, што такіх комплексаў тут наогул не было і вось, нарэшце, усе, для каго здаровы спосаб жыцця не пусты гук, атрымаюць цудоўны падарунак.

Спытаеце, адкуль грошы? Крыніца фінансавання – сродкі, якія Навагрудскі райвыканкам атрымаў ад продажу выпушчаных ім аблігацый. Праект падрыхтавалі спецыялісты праектнага інстытута «Гроднаграмадзянпраект», а будаўніцтвам займаецца Лідская ПМК № 169. Агульны кошт праекта складае каля 12 мільёнаў рублёў. Будоўлю распачалі пазалетася у лістападзе і вось яна набліжаецца да свайго лагічнага заканчэння. Цяпер тут завяршаюцца пусканаладачныя работы. Хутка – адкрыццё.

Трэба сказаць, што комплекс – сам немаленькі (на будынак пайшло 450 тон металаканструкцый) і разам з прылеглай тэрыторыяй займае плошчу больш за 19 тысяч «квадратаў», дзе ўжо абсталяваны вялікая паркоўка, сцяжынкы, тэрыторыя добраўпарадкавана. Да 75-годдзя Вялікай Перамогі тут з'явілася прыгожая алейка з 75 туй.

Самае вялікае памяшканне «Лідара» – гэта прасторная спартыўная зала для гульнявых відаў спорту, з сучасным электронным табло. Займацца ў ёй змогуць футбалісты, валеібалісты, баскетбалісты і гандбалісты. А назіраць за гульні – 751 глядач.

Акрамя гэтага ёсць 25-метровы басейн з пяццю дарожкамі, трэнажорная зала з сучасным абсталяваннем і зала для заняткаў фітнесам. Пасля фізічных практыкаванняў дапаможа расслабіцца саўна, а падсілкавацца можна будзе ў кафэ, разлічаным на 30 месцаў.

ПРАЕКТЫ І РАШЭННІ

НОВЫ МАНЕЖ

Цэнтр для заняткаў тэнісам з
 крытымі кортамі з'явіцца ў Гродне.

Аб'ект узвядуць на пляцоўцы па вуліцы Горкага побач з аквацэнтрам, паведаміў начальнік аддзела спорту і турызму Гродзенскага гарвыканкама Яўген АРОДЗЬ. Разам з будоўляю падрыхтоўчыя работы. Усяго на гэтым месцы з'явіцца шэсць тэнісных кортаў, чатыры з іх будуць крытыя. Сценамі і дахам для манежа стане так званая паветрапапорная канструкцыя.

Такія ж, дарэчы, выкарыстоўваліся ў Гродне для будаўніцтва футбольна-га манежа і крытай хакейнай пляцоўкі ў лесапаркавай зоне Пышкі.

З'явіцца таксама адміністрацыйна-бытавы комплекс, раздзявальні. На кортах будзе выкладзена сучаснае спецыялізаванае пакрыццё. Узводзіцца новы аб'ект пры падтрымцы Беларускай тэніснай федэрацыі.

Цяпер у Гродзенскай дзіцяча-юнацкай спартыўнай школе тэніса займаецца каля 150 дзяцей. Адкрыццё новага аб'екта дасць магчымасць

павялічыць колькасць дзяцей, якія займаюцца гэтым відам спорту, павялічыць якасць падрыхтоўкі спартыўнага рэзерву, стане штуршком для развіцця тэніса ў рэгіёне.

Між іншым, цэнтр таксама будзе аказваць паслугі насельніцтву: аматары тэніса атрымаюць магчымасць гуляць на сучасных кортах. Манеж будзе прымаць спаборніцтвы рознага ўзросту. Адзначым яшчэ, што раней крытых кортаў у Гродне не было.

Паводле БелТА.

АКТУАЛЬНА

Дарогі чакаюць мадэрнізацыі

У якім стане дарогі ў паўночным рэгіёне нашай краіны, якая мяжуе з Расійскай Федэрацыяй і Еўрапейскім саюзам? На вырашэнні якіх дарожных праблем трэба ў першую чаргу засяродзіцца?

Тэма мясцовых дарог актуальная для рэгіёнаў. У Віцебску нядаўна абмеркавалі яе на абласным узроўні. У прыватнасці, рэалізацыю дзяржаўнай праграмы па развіцці і ўтрыманні аўтадарог на 2017–2020 гады. Асабліваць Віцебшчыны ў тым, што тут найбольшая колькасць у Беларусі населеных пунктаў – каля 6,3 тысячы, адпаведна і шмат дарог, якія іх злучаюць. У Прыдзвінні знаходзіцца больш за палову рэспубліканскіх гравійных дарог.

Старшыня аблвыканкама Мікалай ШАРСНЁў выказаў надзею, што ў профільным міністэрстве і ва ўрадзе ўрэшце «пачуюць» просьбы аб падтрымцы. У прыватнасці, ужо даўно наспела неабходнасць рэканструкцыі дарогі Віцебск – Мінск. Пра гэта гутарка ідзе даўно, але... Вось і цяпер прадстаўнік Міністэрства транспарту і камунікацый, які прысутнічаў на вышэйзгаданым пасяджэнні, агучуна праблему (і не толькі яе), як гаворыцца, узяў на замётку.

Згодна з рашэннем абласнога Савета дэпутатаў, з бюджэту на 2020 год на дарожную гаспадарку выдаткавалі каля 35,3 мільёна рублёў. На думку кіраўніцтва камітэта па архітэктурцы і будаўніцтве аблвыканкама, гэтага недастаткова.

Напрыклад, 93 % ад агульнай працягласці дарог рэспубліканскага значэння (каля 2,8 тысячы км) эксплуатаюцца з перавышэннем нарматыўных міжрамонтных тэрмінаў. Аб'ём сродкаў на іх утрыманне сёлета каля 25,1 мільёна рублёў ці менш за палову неабходнай сумы.

А яшчэ трэба падтрымліваць дарогі мясцовага значэння. Іх працягласць складае больш за 15 тысяч кіламетраў і толькі 78,3 % з цвёрдым пакрыццём, а 21,7 % – гравійныя.

Дзе браць сродкі на дарогі? Старшыня аблвыканкама ўпэўнены, што замест таго, каб прасіць грошай з бюджэту, дарожнікі павінны імкнуцца самастойна іх зарабляць. Напрыклад, можна далучыцца да ўзвядзення і добраўпарадкавання аб'ектаў сельскагаспадарчага прызначэння. І няблага зарабляць на гэтым. Як вядома, у гаспадарках не хапае будаўнічай тэхнікі, спецыялістаў і рабочых. Таксама сёння дарожнікам неабходна актыўна выкарыстоўваць грошы, якія сэканомілі сёлетняй зімой.

Як і заўсёды, вялікая роля ў маніторынгу за станам мясцовых наземных артэрый належыць сельскім Саветам. Іх аператыўная інфармацыя вельмі каштоўная для абласных дарожнікаў, асабліва ў час зацяжных дажджоў, ураганай, перападаў тэмпературы на глебе.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

Віцебская вобласць.

Выдавец — рэдакцыяна-выдавецкая ўстанова
 «Выдавецкі дом «Звязда»

Дырэктар — галоўны рэдактар
 СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.

Адказны за выпуск: АНУФРЫЕВА В. А.

www.zviazda.by

e-mail: info@zviazda.by

(для зваротаў):
zvarot@zviazda.by

АДРАС РЭДАКЦЫІ:

220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.

КАНТАКТНЫ ТЭЛЕФОН 287 18 31;

e-mail: info@zviazda.by

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 03.04.2009. 220013, г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 79/1.

Тыраж 14.804.

Нумар падпісаны ў 19.30
 28 мая 2020 года.